

Яўген Маліноўскі



БАРУСІА: ПСІХЭЛОГІЯ ПРЫСУТНАСЦІ

ББК 86

Мал 18

Маліноўскі Яўген

Парусія: псіхалогія прысутнасці. — Баранавічы : Грамадскае аб'яднанне
“Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны”, 2007. — 260 с., іл.

ББК 86

© Грамадскае афармленне
“Таварыства беларускай мовы
імя Францішка Скарыны” 2007
© Афармленне Уладзімір Гундар

ІЕРУСЛА ЯДКАЗНАСЦІ

Вера, яка не сраходзіць у культуре
нічега не ёсць.

Ян Павал II

II

II.5. Спрадвежчыя спадчына

Ці можна яшчэ спадзявацца на перамены, калі нічога німа, нават тое беларускае, што адраджалася ў пачатку 90-х, у тым ліку беларускія школы,— усё знішчана ўшчэ то. Щык як тут Бог дапаможа, калі самі людзі адмаўляюцца ў сваёй спадчыне?

Антон Саўчук, жыхар горада

Каму з вернікаў не знаёмы трапар 6 тону “Спаси, Господи, людие Твоя и благослови достояние Твое”? З царкоўнай славянскай мовы ён перакладаецца як “Ратуй Твой народ, і даі раславі Твою спадчыну; і гадуй іх, і ўзвышай іх вечна” [Пс 77:9]. Гэтае вечнае ўзвышэнне пачынаецца з “Убостоянчухоўнага” і прайходзіць ступені “Плачу”, “Лагоднасці”, “Гранення праўды Гранення за яе”, “Міласэрнасці”, “Часцін сардэчнай”, “Сунікою”, “Ганьбы за Слова”. І толькі на трэцім анцы ўзыходжання робіцца відавочным яго становішчы выглік: “Радуйтесь і веселіцеся, бо ўзнагарода ваша вялікая на небе”. З гэтых дзеяніц запаведзяў Антон узгадаў толькі адну, якая датычыць спадчыны: “Шчаслівия ціхія, боляны атрымаюць у спадчыну зямлю” [Мф 5]. У пэўнай ступені яна адпавядае харектару беларуса. Узгадаем, напрыклад, Васіля з “Людзей на балоце” Івана Мележа: “Не ведаю, як уго, але я ад зямлі не адмаўляюся!”. Але той першынаж, які наш чытак, марыць толькі “аб сваёй спадчыне”, зусім не ўлічваючы, што “Бог — Уладар усёй зямлі” [Пс 8:8] і што спадчына ёсьць узнагародай за служэнне Яго славе. Тому Васіль, як тыповы беларус, не атрымлівае шчасця, бо на першае месца ставіць не славу Божую, не шчасце біячыя — Ганны, але той самы кавалак зямлі, “што калі цагелін”. Большасць беларусаў дбаюць аб прыбытку матэматычных, мяркуючы прыблізна так: “Галоўнае рукі і здароўе, а высё пабудую сам”. Гэта вялікая загана нашага сучасніка, які ўпадабняеца да “Будаўнікоў, што адкінулі камень, які зрабіўся каменем кутнім” [Пс 117, 22]. Так і начальнікі “знішчаных беларускіх школ” рупіліся больш аб мове, чым аб Слове, носьбітам Якога яна з’яўляеца. Адзін зельмі паважаны мной настаўнік так вучыў моладзь: “Няма большай зрады для чалавека, як зрадзіць сваёй мове”. І гэта



відавочная памылка, бо Юда здрадзіў Госпаду менавіта на сваёй мове. Таму і не атрымалася ў пачатку 90-х адраджэння, што збудавана яно было не на Слове, а на мове, не на Асобе, а на гісторыі, не на Святым Духу, а на культурнай спадчыне. Але Ісус прамаўляе менавіта цяпер на беларускай мове: “Вось твару ўсё новае... Я ёсьць Альфа і Амега, пачатак і канец, сасъмягламу дам задарма з крыніцы вады жыцця пераможца спадкue ўсё” [Адкр 21, 5-7]. Трэба не ўпадаць у роспач, але паспрабаваць яшчэ і яшчэ раз далучыцца да “вечнага ўзвышэння” праз асабісты выбор, пачынаючы з сябе і свайго дому. “На пачатку было Слова, і Слова было ў Бога, і слова было Богам” [Ян 1, 1]. Гэтым пачаткам ёсьць чл. анн. Святога Пісання і малітва на роднай мове — астатняе далучаеца паводле гэтага асабістага выбору, у тым ліку гісторыя, культура, спадчына, індывідуальныя і прафесіональныя здольнасці.

У маёй сям'і склалася так, што са старэйшымі дзецьмі, якія сталі ўжо лінгвістычнымі асабістамі, мы размаўляем па-беларуску, а з малодшымі, якія яшчэ не зрабілі свой канчатковы выбор, — па-расейску; трэтым, калі хтосьці пачынае прамаўляць па-беларуску астатнія міжволі далучаюцца да яго, але ніхто нікога не прымушае. Такая хрысціянская педагогіка мае хараства выпадковасці (*data occasione*), детэрмінаванай не сацыяльнімі ці біялагічнымі ў-мовамі, але **мовай**, незалежнай ад абставінаў, толькі вызначанай любою да бліжэйшага глядзеячы на яго пол, нацыянальнасць, узрост. Апошні фактар асабліва важны для разумення так званага “пр фігуратыўнага” выхавання, пры якім не толькі дзеці вучацца ў бацькоў, але і бацькі вучацца ў дзяцей, прычам са мове, гісторыі, культуры ў адпаведнасці з Евангеллем: Праўду кажу вам, калі не навернецся і не будзеце, як дзецы не ўвойдзеце ў Царства Небеснае” [Мц 18, 3]. Так, мы звойкай пры з'яўленні кагосці са старэйшых дзяцей адразу к “навяртаемся” да роднай мовы. Вядома ж, не са старажытнай, але з Духу усынаўлення, “І гэты самы Дух сведчыць, што мы ўжо не рабы, але дзецы Божыя. А калі дзецы, як і падкаемцы Хрыстовыя, калі толькі з Ім пакутуем, каб з Ім і праславіцца” [Рым 8, 17].

Нацыянальная свядомасць немагчыма без гэтае славы, якой так не хапае беларускаму народу як унікальному ства-



роцце паводле Слова. Гэтае “Стварэнне з надзеяй чакае ад-
ірыцца сыноў Божых, таму што стварэнне пакарылася мар-
наеці не па добраі волі, але па волі таго, хто яго пакарыў”
[Рым 8, 20]. Спадзяемся што народ будзе вызвалены “З раб-
ства тлеснія ў свабоду дзяцей Божых” [Рым 8, 21]. Гэта спрад-
вечная спадчына, якая ўжо не падлягае рабаванню, ці знішчаль-
но, ці адмаўленню, таму што, дакрануўшыся да яе, чалавек
робіцца спадкаемцай «новага неба і новай зямлі»[Адкр 21, 1].

